



Заява на выдачу Шенгенской візы

Заявление о выдаче Шенгенской визы

Гэтая форма заявы – бясплатная
Бесплатная анкета

Фатаграфія
Фармат:
35мм x 45мм
(твар – 70-80% фота)

Фотаграфія
Фармат:
35мм x 45мм
(лицо - 70-80% фота)

1. Прозвішча (запаўняюцца паводле пашпарта) <i>Фамилия (заполняется в соответствии с данными паспорта)</i>			ЗАПАЎНЯЕ СУПРАЦОЎНІК СЛУЖБЫ ВІЗАЎ ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК ВИЗОВОЙ СЛУЖБЫ Prašymo data: Prašymo išduoti vizą numeris: Prašymas pateiktas: <input type="checkbox"/> Ambasadoje / konsulate <input type="checkbox"/> BPİVC <input type="checkbox"/> Per paslaugų teikėją <input type="checkbox"/> Per komercinį tarpininką <input type="checkbox"/> Pasienyje Pavadinimas: <input type="checkbox"/> Kita Dokumentus tvarko: Patvirtinamieji dokumentai: <input type="checkbox"/> Kelionės dokumentas <input type="checkbox"/> Patvirtintos lėšos <input type="checkbox"/> Iškvietimas <input type="checkbox"/> Transporto priemonė <input type="checkbox"/> SDKM <input type="checkbox"/> Kita: Sprendimas dėl vizos: <input type="checkbox"/> Atsisakyta išduoti <input type="checkbox"/> Išduota: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> RTG <input type="checkbox"/> Galioja: Nuo:..... Iki:..... Atvykimų skaičius: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Daug kartų Dienų skaičius:
2. Прозвішча на час нараджэння (ранейшае (-ыя) прозвішча (-ы)) <i>Фамилия(-ии) при рождении (прежняя (-ие) фамилия (-и))</i>			
3. Імя (імёны) <i>Имя (имена)</i>			
4. Дата нараджэння (дзень-месяц-год) <i>Дата рождения (день-месяц-год)</i>	5. Месца нараджэння <i>Место рождения</i>	6. Краіна нараджэння <i>Страна рождения</i>	
7. Цяперашняе (-ія) грамадзянства (-ы) <i>Гражданство (-а) в настоящее время</i>		Грамадзянства на час нараджэння, калі адрозніваецца <i>Гражданство по рождению, если отличается</i>	
8. Пол <i>Пол</i> <input type="checkbox"/> Мужчынскі <i>Мужской</i> <input type="checkbox"/> Жаночы <i>Женский</i>	9. Сямейнае становішча <i>Семейное положение</i> <input type="checkbox"/> Нежанаты (незамужняя) <i>Холост / не замужем</i> <input type="checkbox"/> Жанаты (замужняя) <i>Женат / замужем</i> <input type="checkbox"/> Жывем асобна <i>Разошчен (-а) с супругой (-ой)</i> <input type="checkbox"/> Разведзены (-ая) <i>Разведен (-а)</i> <input type="checkbox"/> Удавец (-іца) <i>Вдовец (-а)</i> <input type="checkbox"/> Іншае <i>Иное</i>		
10. У выпадку з непаўнагадовымі: прозвішча, імя, адрас (калі адрозніваецца ад адраса асобы, што падае заяву на выдачу візы) і грамадзянства асобы, што мае бацькоўскія правы, або законнага апекуна <i>Для несовершеннолетних: фамилия, имя, адрес (если отличается от адреса заявителя) и гражданство лица с полномочием родителей / законного представителя</i>			
11. Нацыянальны ідэнтыфікацыйны нумар (пры наяўнасці) <i>Идентификационный номер, если таков имеется</i>			
12. Тып пашпарта <i>Тип паспорта</i> <input type="checkbox"/> Звычайны пашпарт <i>Обычный</i> <input type="checkbox"/> Дыпламатычны пашпарт <i>Дипломатический</i> <input type="checkbox"/> Службовы пашпарт <i>Служебный</i> <input type="checkbox"/> Чыноўны пашпарт <i>Официальный</i> <input type="checkbox"/> Спецыяльны пашпарт <i>Особый</i> <input type="checkbox"/> Іншы праезны дакумент (пазначце) <i>Иной проездной документ (указать какой)</i>			
13. Нумар пашпарта <i>Номер паспорта</i>	14. Дата выдачы <i>Дата выдачи</i>	15. Дзейнічае да <i>Действителен до</i>	
16. Установа, якая выдала падарожны дакумент: <i>Кем выдан:</i>			
17. Хатні адрас і электронная пошта асобы, што падае заяву на выдачу візы <i>Домашний адрес и адрес электронной почты заявителя</i>		Нумар (-ы) тэлефона <i>Номер (-а) телефона</i>	

Члены сям'і грамадзянаў Еўрапейскага Саюза, Еўрапейскай Эканамічнай Прасторы або Швейцарыі (мужжонка, дзіце або бацькі, дзяды, прадзеды на ўтрыманні), карыстаючыся сваім правам на свабоднае перасоўванне, не запаўняюць пунктаў, пазначаных «*». Члены сям'і грамадзянаў Еўрапейскага Саюза, Еўрапейскай Эканамічнай Прасторы або Швейцарыі падаюць дакументы, што спраўджваюць сувязі роднасці, і запаўняюць пункты № 34 і 35.

Поля, отмеченные знаком * не заполняются членами семьи граждан Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или Швейцарии (супруг/-а, дети или экономически зависимые родственники по восходящей линии), они должны предоставить документы, подтверждающие родство, и заполняют поля 34 и 35.

(х) Пункты 1-3 запаўняюцца паводле пашпарта.

Поля 1-3 заполняются в соответствии с данными паспорта.

18. Пражываю ў краіне, якая не ёсць краінай цяперашняга грамадзянства <i>Страна местопребывания не является страной государственной принадлежности</i>	
<input type="checkbox"/> Не <i>Нет</i>	<input type="checkbox"/> Так. Маю від на жыхарства ці раўнаварты дакумент <i>Да. Вид на жительство или равноценный документ</i>
<input type="checkbox"/> № <i>№</i>	<input type="checkbox"/> Дзейнічае да <i>Действителен до</i>
*19. Цяперашняя прафесійная дзейнасць <i>Профессиональная деятельность в настоящее время</i>	
*20. Працадаўца, адрас і нумар тэлефона працадаўцы. Для студэнтаў – назва і адрас навучальнай установы <i>Название, адрес и телефон работодателя. Для студентов – название и адрес учебного заведения</i>	
21. Асноўная (-ыя) мэта (-ы) падарожжа <i>Основная (-ые) цель (-и) поездки</i>	
<input type="checkbox"/> Турызм <i>Туризм</i>	<input type="checkbox"/> Дзелавая <i>Деловая</i>
<input type="checkbox"/> Культура <i>Культура</i>	<input type="checkbox"/> Спорт <i>Спорт</i>
<input type="checkbox"/> Лячэнне <i>Лечение</i>	<input type="checkbox"/> Навучанне <i>Учеба</i>
<input type="checkbox"/> Транзіт аэрапортам <i>Транзит ч. аэропорт</i>	<input type="checkbox"/> Іншая (пазначце) <i>Иная (указать)</i>
<input type="checkbox"/> Наведванне сям'і ці сяброў <i>Посещение родственников или друзей</i>	<input type="checkbox"/> Афіцыйны візіт <i>Официальная</i>
<input type="checkbox"/> Транзіт <i>Транзит</i>	
22. Дзяржава (-ы) удзельніца (-ы) Шэнгенскай прасторы – дзяржава (-ы), якая з'яўляецца асноўнай мэтай падарожжа <i>Страна (ы) назначения</i>	23. Дзяржава-ўдзельніца Шэнгенскай прасторы, у якую мяркуюцца ўезд напачатку <i>Первая из стран Шенгенской зоны, через которую предполагается въезд</i>
24. Запрошваецца дазвол на ўезд <i>Виза запрашивается для</i>	25. Меркаваная працягласць знаходжання або транзіту (пазначце колькасць дзён) <i>Продолжительность пребывания или транзита (Указать количество дней)</i>
<input type="checkbox"/> Адзін раз <i>Однократного въезда</i>	<input type="checkbox"/> Два разы <i>Двукратного въезда</i>
<input type="checkbox"/> Шматкроць <i>Множественного въезда</i>	
26. Шэнгенскія візы, выдадзеныя на працягу апошніх трох гадоў <i>Шенгенские визы выданные за последние три года</i>	
<input type="checkbox"/> Не <i>Нет</i>	<input type="checkbox"/> Так. <i>Да.</i>
Тэрмін (-ы) дзеяння ад <i>Срок (-и) действия от</i>	да <i>до</i>
27. Адбіткі пальцаў, узятыя пра ранейшай падачы заявы на выдачу Шэнгенскай візы <i>Отпечатки пальцев, предоставленные ранее при подаче заявки на получение Шенгенской визы</i>	
<input type="checkbox"/> Не <i>Нет</i>	<input type="checkbox"/> Так (пазначце дату, калі ведаецца) <i>Да (дата, если такова известна)</i>
28. Дазвол на ўезд у краіну асноўнай мэты падарожжа (калі такі патрэбны) <i>Разрешение на въезд в страну конечного следования, если необходимо</i>	
Выдадзены <i>Кем выдано</i>	Дзейнічае ад <i>Действительно от</i>
да <i>до</i>	
29. Меркаваная дата ўезду ў Шэнгенскую прастору <i>Предполагаемая дата въезда в Шенгенскую зону</i>	30. Меркаваная дата выезда з Шэнгенскай прасторы <i>Предполагаемая дата выезда из Шенгенской зоны</i>
*31. Прозвішча (-ы) і імя (імёны) асобы-запрашальніка ў дзяржаве (-ах) удзельніцы (-ах) Шэнгенскай прасторы. Пры адсутнасці – назва (-ы) гасцініцы (-аў) або месца (-ы) часовага перабывання ў дзяржаве (-ах) удзельніцы (-ах) Шэнгенскай прасторы. <i>Имя (имена), фамилия/-и лица, приглашающего в государство/-а Шенгенского соглашения. В случае отсутствия такового – название гостиницы (гостиниц) или адрес/-а временной пребывания на территории государств-участников Шенгенского соглашения</i>	
Адрас і электронная пошта асобы-запрашальніка / гасцініцы (-аў) / месца (-аў) часовага перабывання <i>Адрес и адрес эл. почты приглашающего (-их) лица (лиц) / гостиницы (гостиниц) / места (мест) временной пребывания</i>	Тэлефон і факс <i>Номер (-а) телефона и факса</i>

<p>*32. Назва і адрас прадпрыемства або арганізацыі, што запрашае <i>Название и адрес приглашающего предприятия / организации</i></p>	
<p>Тэлефон і факс прадпрыемства або арганізацыі <i>Телефон и факс предприятия / организации</i></p>	
<p>Прозвішча, імя, адрас, тэлефон, факс і электронная пошта асобы, з якой скантактавацца на гэтым прадпрыемстве ці ў арганізацыі <i>Имя, фамилия, адрес, телефон, факс и адрес эл. почты контактного лица в предприятии / организации</i></p>	
<p>*33. Выдаткі на падарожжа і пражыванне аплочвае <i>Расходы заявителя за проезд и во время пребывания оплачивает</i></p>	
<p><input type="checkbox"/> сама асоба, што падае заяву на выдачу візы <i>сам заявитель</i></p> <p>Сродкі на пражыванне <i>Средства</i></p> <p><input type="checkbox"/> Наяўныя грошы <i>Наличные деньги</i></p> <p><input type="checkbox"/> Падарожныя чэкі <i>Дорожные чеки</i></p> <p><input type="checkbox"/> Крэдытная картка <i>Кредитная карточка</i></p> <p><input type="checkbox"/> Пражыванне аплочанае загадзя <i>Предоплачено место проживания</i></p> <p><input type="checkbox"/> Транспарт аплочаны загадзя <i>Предоплачен транспорт</i></p> <p><input type="checkbox"/> Іншае (пазначце) <i>Иные (указать)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> падтрымоўца (асоба, прадпрыемства, арганізацыя, што прымае), пазначыць спонсор (приглашающее лицо, предприятие, организация), укажаць</p> <p><input type="checkbox"/> пазначаныя ў пунктах 31 ці 32 <i>упомянутые в пунктах 31 и 32</i></p> <p><input type="checkbox"/> іншы (пазначце) <i>Иные (указать)</i></p> <p>Сродкі на пражыванне <i>Средства</i></p> <p><input type="checkbox"/> Наяўныя грошы <i>Наличные деньги</i></p> <p><input type="checkbox"/> Даецца месца пражывання <i>Обеспечивается место проживания</i></p> <p><input type="checkbox"/> Аплочваюцца ўсе выдаткі падчас знаходжання <i>Оплачиваются все расходы во время пребывания</i></p> <p><input type="checkbox"/> Транспарт аплочаны загадзя <i>Предоплачен транспорт</i></p> <p><input type="checkbox"/> Іншае (пазначце) <i>Иные (указать)</i></p>
<p>34. Звесткі пра асобу-члена сям'і, што мае грамадзянства Еўрапейскага Саюза, Еўрапейскай Эканамічнай Прасторы ці Швейцарыі <i>Личные данные члена семьи, являющегося гражданином Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или Швейцарии</i></p>	
<p>Прозвішча <i>Фамилия</i></p>	<p>Імя (імёны) <i>Имя (имена)</i></p>
<p>Дата нараджэння <i>Дата рождения</i></p>	<p>Грамадзянства <i>Гражданство</i></p>
<p>Нумар падарожнага дакумента або ідэнтыфікацыйнай карткі <i>Номер проездного документа или удостоверения личности</i></p>	
<p>35. Роднасныя сувязі з грамадзянінам Еўрапейскага Саюза, Еўрапейскай Эканамічнай Прасторы ці Швейцарыі <i>Родство с гражданином Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или Швейцарии</i></p>	
<p><input type="checkbox"/> Муж/жонка <i>Супруг/-а</i></p> <p><input type="checkbox"/> Унук (-чка) <i>Внук/-чка</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Дзіце <i>Ребенок</i></p> <p><input type="checkbox"/> бацька, маці, дзядуля, бабуля, прадзядуля, прабабуля, што знаходзяцца на ўтрыманні <i>Экономически зависимый родственник по восходящей линии</i></p>
<p>36. Месца і дата <i>Место и дата</i></p>	<p>37. Подпіс (для непаўнагадовых – подпіс асобы, што мае бацькоўскія правы або законнага апекуна) <i>Подпись (для несовершеннолетних – подпись лица с полномочиями родителей / законного представителя)</i></p>

Я пайнфармаваны, што, калі мне адмовяць у выдачы візы, візавы збор не вяртаецца.

Я інфармаваны, што в случае отказа в получении визы визовый сбор не возвращается.

Дастасоўваецца ў выпадках, калі запрошваецца віза шматразовага ўезду (параўн. пункт № 24)

Я пайнфармаваны, што як для першага падарожжа, так і для наступных падарожжаў на тэрыторыю дзяржаваў-удзельніцаў Шэнгенскай прасторы я павінен мець медыцынскую страхоўку на адпаведны час падарожжа.

Применяется, если запрашивается виза на многократный въезд (см. пункт 24):

Я інфармаваны, што для первого моего пребывания и последующих посещений территории стран-участников требуется соответствующая дорожная медицинская страховка.

Я ведаю і згодны з тым, што пазначана далей: для таго, каб мая заява на выдачу візы была разгледжаная, абавязкова трэба пазначыць звесткі, запатрабаваныя ў гэтай форме заявы, а таксама сфатаграфавана, а пры патрэбе – даць адбіткі пальцаў; і ўсе звесткі пра маю асобу, змешчаныя ў форме на выдачу візы, а таксама мае адбіткі пальцаў і мая фатаграфія будуць скіраваныя ў адпаведныя ўстановы ўлады дзяржаваў-удзельніцаў Шэнгенскай прасторы і будуць разглядацца гэтымі ўстановамі ўлады з мэтай прыняцця рашэння па выдачы мне візы.

Гэтыя звесткі і звесткі, звязаныя з прынятым па маёй заяве рашэннем або рашэннем пра тое, ці скасаваць, адклікаць або працягнуць выдадзеную візу, будуць уводзіцца ў Візавую інфармацыйную сістэму (ВІС) (*) і захоўвацца ў ёй на працягу пяці гадоў; у гэты перыяд іх змогуць скарыстаць установы, што выдаюць візы, і кампетэнтныя ўстановы ўлады, што выконваюць праверку візаў на памежжы і ў дзяржавах-удзельніцах Шэнгенскай прасторы, установы ўлады, што займаюцца пытаннямі іміграцыі і прытулку ў дзяржавах-удзельніцах, з мэтай праверыць, ці выконваюцца ўмовы законнага ўезду на тэрыторыю дзяржаваў-удзельніцаў, перабывання і пражывання на ёй, а таксама з мэтай высветліць асобаў, якія не адпавядаюць або болей не адпавядаюць гэтым умовам, разглядаць заявы на прытулак і высвятляць, якая краіна адказная за іх разгляд. Пры пэўных умовах звесткі таксама змогуць скарыстаць прызначаныя дзяржавамі-удзельніцамі ўстановы і Еўрапол, ажыццяўляючы папярэджванне, раскрыццё і расследаванне тэрарыстычных злачынстваў або іншых цяжкіх злачынстваў. Адказная за ўпарадкаванне звестак ўстанова ўлады дзяржавы-удзельніцы: Дэпартамент па міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных справаў (www.migracija.lt, mdinfo@vrm.lt).

Я пайнфармаваны, што ў любой з дзяржаваў-удзельніцаў маю права атрымаць паведамленне пра звязаныя са мной зарэгістраваныя ў ВІС звесткі ды пра дзяржаву-удзельніцу, што перадала звесткі ў ВІС, і звярнуцца з заявай, каб звязаныя са мной недакладныя звесткі былі выпраўленыя, а няправільна прыведзеныя звязаныя са мной звесткі былі скасаваныя. На маю зразумела складзеную заяву ўстанова, што разглядае маю заяву, паведамляе мне, якім чынам я магу скарыстацца правам праверыць звесткі пра сваю асобу і выправіць або скасаваць іх, уключаючы звязаныя з гэтым спосабы прававой абароны згодна з актамі нацыянальнага права адпаведнай дзяржавы. Нацыянальная ўстанова наглядаў той дзяржавы-удзельніцы (Дзяржаўная інспекцыя па абароне звестак, www.ada.lt, ada@ada.lt) разгледзіць патрабаванні, звязаныя з абаронай асабістых звестак.

Я заяўляю, што, наколькі мне вядома, усе пададзеныя мной звесткі – праўдзівыя і вычарпальныя. Я ведаю, што з прычыны падачы падманных звестак мая заява можа быць адхіленая, ужо нададзеная віза – скасаваная, а я сам магу быць прыцягнуты да адказнасці згодна з прававымі актамі дзяржавы-удзельніцы, якая разглядае гэтую заяву.

Я абавязваюся, што, калі атрымаю візу, выеду з тэрыторыі дзяржавы-удзельніцы па сканчэнні тэрміну дзеяння візы. Я пайнфармаваны, што наяўнасць візы – толькі адна з папярэдніх умоваў уезду на еўрапейскую тэрыторыю дзяржаваў-удзельніцаў. Тое, што мне выдадзеная віза, не значыць, што буду мець права атрымаць кампенсацыю, калі не буду прытрымлівацца адпаведных палажэнняў часткі 1 артыкула 5 Рэгламента (ЕВ) № 562/2006 (Шэнгенскага кодэкса пра межы) і з-за гэтага мне не будзе дазволена ўехаць. Папярэднія ўмовы ўезду будуць яшчэ раз правярацца пры ўездзе на еўрапейскую тэрыторыю дзяржаваў-удзельніцаў.

Я інфармаваны /-а і согласен/-на с тем, что предоставление мною моих личных данных, востребованных в настоящей анкете, фотографирование и, в случае необходимости, снятие отпечатков пальцев является обязательными для рассмотрения визовой заявки; все личные данные, относящиеся ко мне и предоставленные в ВИЗОВОЙ анкете, будут переданы компетентным органам государств-участников Шенгенского соглашения и будут ими обработаны для принятия решения по моему заявлению.

Эти данные, как и данные о решении, принятом по моему заявлению, или о решении аннулировать, отменить или продлить уже выданную визу, будут введены и сохранены в Визовой информационной системе (VIS) на максимальный срок в пять лет и в этот период будут доступны государственным учреждениям или службам, в компетенцию которых входит производить проверку виз на внешних границах Шенгенской зоны и ее странах-участниках, а также иммиграционным службам и учреждениям, предоставляющим убежище с целью удостовериться, соблюдаются ли требования по законному перемещению, пребыванию и проживанию на территории стран-участников, а также для опознания лиц, которые не соответствуют или перестали соответствовать этим требованиям, для рассмотрения прошений о предоставлении убежища и определения ответственных за подобное рассмотрение. На некоторых условиях данные будут доступны также определенным службам государств-участников Шенгенского соглашения и Европолу для предотвращения, раскрытия и расследования правонарушений, связанных с терроризмом, и других тяжких преступлений. Государственным учреждением, ответственным за обработку данных, является Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литовской Республики (www.migracija.lt, mdinfo@vrm.lt).

Мне известно, что в любом государстве-участнике Шенгенского соглашения имею право получить уведомление о данных, касающихся меня и введенных в (VIS), и о государстве-участнике, предоставившем такие данные, а также потребовать исправление неверных данных, касающихся меня, и удаление моих личных данных, обработанных противозаконно. По моему особому запросу учреждение, оформляющее мое заявление, сообщит мне о способе осуществления моего права на проверку личных данных обо мне, а также на исправление или удаление данных в порядке, установленном национальным законодательством соответствующего государства. Ответственное за надзор учреждение соответствующего государства-участника (Государственная инспекция охраны данных, www.ada.lt, ada@ada.lt) рассмотрит жалобы по защите личных данных.

Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно, что ложные данные могут стать причиной отказа или аннулирования уже выданной визы, а также повлечь за собой уголовное преследование в соответствии с законодательством того государства-участника Шенгенского соглашения, которое оформляет мою визовую анкету.

Если виза будет выдана, я обязуюсь покинуть территорию государств-участников Шенгенского соглашения по истечении срока действия визы.

Я информирован/-а о том, что наличие визы является лишь одним из условий, необходимых для въезда на европейскую территорию государств-участников Шенгенского соглашения. Сам факт предоставления визы не дает права на получение компенсации в случае невыполнения мною требований пункта 1 статьи 5 Регул (ЕК) № 562/2006 (Шенгенского кодекса о границах), вследствие чего мне могут отказать во въезде в страну. При въезде на европейскую территорию государств-участников Шенгенского соглашения вновь проверяется наличие необходимых на то предпосылок.

Месца і дата

Место и дата

Подпіс (для непаўнагадовых – подпіс асобы, што мае бацькоўскія правы або законнага апекуна)

Подпись (для несовершеннолетних – подпись лица с полномочиями родителей / законного представителя)

(1) Калі ВІС пачаў дзейнічаць

Если VIS работает